

Медыяпрастора

# ГЛЯДЗЕЦЬ, ЧЫТАЦЬ І СЛУХАЦЬ АЙЧЫННАЕ

Міністэрства інфармацыі на калегіі падвяло вынікі работы галіны ў мінулым годзе і агучыла асноўныя задачы на 2020-ы

Стварэнне айчынных інфармацыйных прадуктаў, распаўсюджванне беларускага кантэнту на замежжа, барацьба з фэйкамі, павышэнне якасці рэгіянальных СМІ — галоўныя вектары для развіцця масмедыя, якія вызначыў у сваім дакладзе міністр інфармацыі Беларусі Аляксандр Карлюкевіч.



«Галоўнае, што мы можам супрацьпаставіць паклёпу і хлусні, — аб'ектыўная, праўдзівая журналістыка. Я дадаў бы таксама: журналістыка з пазіцыяй, аўтарская. Гэта, безумоўна, базіс інфармацыйнай бяспекі краіны. Такая журналістыка дапамагае многім становіцца лідарамі думак», — адзначыў у сваім выступленні міністр інфармацыі.

Па яго словах, на 1 студзеня 2020 года ў краіне зарэгістравана 1614 друкаваных СМІ, 9 інфармагенцтваў, 20 сеткавых выданняў, 270 электронных СМІ. Абсалютная большасць друкаваных выданняў — недзяржаўнай формы ўласнасці. Прычым іх рынак паказаў дынаміку да росту.

Павялічылася колькасць тэлепраглядаў. На думку Аляксандра Карлюкевіча, пэўную ролю ў гэтым адыграе забеспячэнне ў штомесячным аб'ёме выданняў не менш 30 працэнтаў праграм нацыянальнай вытворчасці: «Да чэрвеня 2019 года ў штомесячным аб'ёме вяшчання тэлепраграм, якія выпускаліся, неабходна было забяспечыць аб'ём беларускага кантэнту не менш за 15 працэнтаў, што ў цэлым рэдакцыямі выканана. Да снежня 2020 года дадзены паказчык павінен павялічыцца ўдвая».

Для гэтага неабходна ўдзяляць увагу вывучэнню глядацкай аўдыторыі, улічваць узроставыя і гендарныя асаблівасці. Працягваецца работа СМІ па наладжванні сувязяў для абмену ін-

фармацыяй з замежнымі калегамі.

У краіне зарэгістравана 20 сеткавых выданняў. Да іх адносяцца інтэрнэт-рэсурсы, якія прайшлі працэдуру дзяржрэгістрацыі. «Інтэрнэт-рэсурс, які не прайшоў рэгістрацыю ў Мінінфарме, не валодае статусам сродку масавай інфармацыі, то-бок яго супрацоўнікі не лічацца журналістамі, згодна з заканадаўствам», — паведаміў міністр. Стварэнне такіх сеткавых выданняў ён назваў пунктам росту для рэгіянальных медыя, асабліва ў тых мясцовасцях, на сацыяльна-эканамічнае развіццё якіх звяртаецца двайная ўвага. Рэгіянальныя СМІ, на думку Аляксандра Карлюкевіча, павінны ўдзяліць увагу і прыцягненню кваліфікаваных кадраў, якія маюць адмысловую журналісцкую адукацыю.

Для павышэння эфектыўнасці сродкаў масавай інфармацыі Мінінфарм правёў 15 рэспубліканскіх творчых конкурсаў, прысвечаных жніву, рэалізацыі Мэт устойлівага развіцця, сямейнай тэматыцы і іншых.

Летась міністэрства распрацавала інфармацыйную стратэгію па прафілактыцы наркаспажывання і супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў у краіне на 2020—2025 гады і інфармацыйную сацыяльна-культурную стратэгію па прафілактыцы алкагалізму. «Мэта гэтых праектаў — развіццё інфармацыйнага поля краіны, якое эфектыўна ўплывае на зніжэнне ўзроўню распаўсюджвання і спажы-

вання наркатыхных сродкаў, барацьбу з п'янствам і алкагалізмам. Сярод асноўных задач — садзейнанне разуменню насельніцтвам усіх аспектаў такіх з'яў, фарміраванне ўстойлівых негатыўных адносін да іх», — сказаў Аляксандр Карлюкевіч.

\*\*\*

Намеснік прэм'ер-міністра Ігар ПЕТРЫШЭНКА заўважыў, што дзякуючы нацыянальным масмедыя шчырая і паслядоўная пазіцыя Беларусі чутная ў свеце, істотна ўмацаваны пазітыўны імідж краіны на міжнароднай арэне. «Гэтаму спрыялі і поспехі Міністэрства інфармацыі ў арганізацыі і асвятленні розных буйных мерапрыемстваў рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню», — лічыць віцэ-прэм'ер.

Ігар Петрышэнка акрэсліў задачы, якія стаяць сёння перад дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Для асноўных тэлеканалаў — да канца года забяспечыць у штомесячным аб'ёме вяшчання праграм долю нацыянальнага кантэнту не менш за 30 %, прасоўваць кантэнт праз інтэрнэт і стварыць дзейсную сістэму медыявымярэнняў.

У найбліжэйшы час таксама неабходна завяршыць стварэнне Асацыяцыі радыёвяшчальнікаў, паскорыць работу па развіцці нацыянальнай сферы радыёвяшчання.

Што датычыцца друкаваных СМІ, то ім трэба звярнуць больш пільную ўвагу на напаўненне. «Журналісту трэба ўмець убачыць цікавы факт або з'яву і расказаць пра іх жыва і займальна. А калі гэта аналітычны артыкул, то ён павінен у першую чаргу быць напісаны пісьменнай і зразумелай мовай, — звярнуў увагу віцэ-прэм'ер. — Калі мы не раскажам аб праблеме, то пра яе на ўзроўні краіны раскажуць на папулярным інтэрнэт-сайце, на ўзроўні рэгіёна — блогеры. Таму нам неабходна перахапіць ініцыятыву, у тым ліку і ў інтэрнэце».

Сёння, калі імкліва развіваюцца сацыяльныя медыя, традыцыйным СМІ неабходна прыкладаць максімум намаганняў не толькі для таго, каб утрымаць сваю аўдыторыю, але і каб пашыраць яе. «У гэтай рабоце нельга абмяжоўвацца толькі сайтамі. Выданні, у першую чаргу рэгіянальныя, павінны працаваць у сацсетках, ствараць свае суполкі», — дадаў Ігар Петрышэнка.

Марыя ДАДАЛКА.

## Гонар краіны «ЗАЛАТЫ ФОНД» ПРЫДЗВІННЯ

Днямі прайшла традыцыйная цырымонія ўшанавання найлепшых у прафесіі, спорце, грамадскай дзейнасці «Чалавек года Віцебшчыны». Прыемна, што зноў сярод узнагароджаных ёсць тыя, з кім «Звязда» супрацоўнічае, сябрае, пра каго яна пісала. Самыя дастойныя людзі вобласці, пачынаючы з 2009 года, ушаноўваюцца па выніках дасягненняў за мінулы год. І заўсёды — на галоўнай крытай сцэне, у канцэртнай зале «Віцебск». Пяцьдзесят чалавек, сярод якіх спартсмены, работнікі адукацыі, аховы здароўя, ЖКГ, сельскагаспадарчай, прамысловай і іншых сфер, традыцыйна атрымліваюць дыпломы і нагрудныя знакі з рук губернатара.



Губернатар Віцебшчыны Мікалай ШАРШНЁў віншуе кіраўніка Віцебскага абласнога бібліятэкі Таццяну АДАМЯН.

Старшыня Віцебскага аблвыканкома Мікалай ШАРШНЁў падчас віншавання лаўрэатаў назваў іх зала-тым фондам не толькі вобласці, але і ўсёй краіны. Дзякуючы героям падзеі развіваецца эканоміка, ствараюцца новыя рабочыя месцы, вырашаюцца сацыяльныя пытанні, забяспечваецца парадак і многае іншае. Менавіта з такіх людзей можна браць прыклад, раўняцца на іх. Між іншым, зноў жа па традыцыі, «людзей года» можна будзе бачыць на бігбордах каля буйных дарог гарадоў і раёнаў, дзе яны жывуць, адкуль пачыналі прафесійны рост.

Расказваючы пра вынікі мінулага года, кіраўнік выканаўчай улады Прыдзвіння звярнуў увагу на добрыя тэндэнцыі. У прыватнасці, ён падзяліўся інфармацыяй пра новыя прадпрыемствы, вытворчасці, рабочыя месцы, развіццё турыстычнай галіны, вельмі перспектыўнай для Віцебшчыны.

Аптымістычная будучыня ў сельскай гаспадарцы: уведзены і будуцца фермы, дзе ўсю цяжкую працу выконваюць роботы, здаюцца «пад ключ» зернесушыльныя комплексы, ствараюцца новыя вытворчасці для перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі. Для прадпрыемстваў, якія жадаюць зарабляць у гэтай сферы, а таксама ў іншых, ствараюцца самыя прывабныя ўмовы, што ўжо не раз адзначалі замежныя інвестары. Развіваюцца населеныя пункты ў глыбінцы. Мадэрнізуюцца фельчарска-акушэрскія пункты, паліклінікі і бальніцы. Усё больш у правінцыі так званых «школ будучыні», шматфункцыянальных аб'ектаў сацыяльнага прызначэння для заняткаў спортам і адпачынку — не горшых, дарэчы, чым у абласных цэнтрах.

Каб зрабіць родныя мясціны яшчэ больш утульнымі для пражывання, неабходна кожнаму працаваць сумленна, актыўна ўдзельнічаць у навадзненні парадку і добраўпарадкаванні. Сёлета, у год юбілею Вялікай Перамогі, у цэнтры ўвагі абеліскі, воінскія мемарыялы, месцы пахаванняў вызваліцеляў і мірных жыхароў — ахвяр фашысцкіх акупантаў.

Старшыня Камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леанід Анфімаў, ганаровы госць цырымоніі, таксама далучыўся да віншаванняў. А завяршылася мерапрыемства шыкоўным канцэртам. Калектывы мастацкай самадзейнасці і зоркі эстрады паказалі вышэйшы пілатаж свайго майстэрства.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Ведай нашых!

# БЕЛАРУСКАЯ САВА НА МКС

Вучоныя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта распрацавалі сістэму арыентацыі відэаспектральнай апаратуры САВА-1-426. Навацыя прызначана для аўтаматычнага кіравання здымачнымі прыладамі і сачэння за аб'ектамі зямной паверхні без удзелу аператара. Тэхнічнае рашэнне належыць навукоўцам аддзела аэракасімічных даследаванняў Інстытута прыкладных фізічных праблем БДУ пад кіраўніцтвам загадчыка аддзела аэракасімічных даследаванняў Барыса Бяляева.

Як растлумачылі ў прэс-службе ўніверсітэта, сістэма САВА ўяўляе сабой платформу навадзнення, устаноўленую на ілюмінатары ўнутры касмічнай станцыі (МКС). Кіруюцца яна з борта станцыі праз ноўтбук і спецыяльнае праграмае забеспячэнне. Яно дазваляе разлічыць параметры навадзнення фота- і відэапрыбораў на аб'ект, улічвае знаходжанне станцыі над дэзным бокам планеты, забяспечвае паслядоўную работу з некалькімі геаграфічнымі аб'ектамі і ручны ўвод іх каардынат, а таксама захоўвае і загружае вынікі вымярэнняў на цвёрды дыск. Кіруюцца САВА з дапамогай люстэркаў. Адно з іх нерухомае і накіроўвае светлавы струмень на здымачную апаратуру, а за кошт

павароту другога дыяпазон сканіравання паверхні Зямлі павялічваецца да + 30 градусаў.

Рухомая платформа значна пашырае магчымасці МКС па даследаванні планеты і яе атмасферы. Вынікі маніторынгу дазваляюць аперацыйна ацаніць маштабы тэхнагенных і прыродных катастроф. Акрамя таго, сістэма спрашчае стварэнне мадэляў развіцця такіх патэнцыйна небяспечных катаклізмаў, як пажары, паводкі, цунамі, спаўзанне леднікоў і іншых.

Навацыя была дастаўлена на борт расійскага сегмента МКС у пачатку снежня 2019 года. Цяпер касманаўтамі праводзяцца эксперыменты па праграме «Ураган».

Сістэма САВА — не першы апарат БДУ, які функцыюе на борце міжнароднай касмічнай станцыі. Касмічныя эксперыменты праводзіліся з фотаспектральнай сістэмай (ФСС), блокам знешніх датчыкаў (БЗД). З кастрычніка 2014 года ў космасе працуе відэаспектральная сістэма (ВСС), распрацаваная вучонымі беларускай ВДУ. Яна дазваляе атрымаць адначасова каляровыя лічбавыя фотавыявы высокага прасторавага разрознення і мноства спектральных характарыстык адлюстраванага зямнымі паверхнямі выпраменьвання.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## Ну і ну!

# РЭХА ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ

Тое, што ў нас час ад часу знаходзяць бомбы, снарады, міны часоў Другой сусветнай вайны, нікога не здзіўляе. Нядаўна пад Пінскам знайшлі цэлы склад боепрыпасаў мінулай вайны.



У Брэсцкую крэпасць перыядычна выяжджаюць сапёры, бо зямля выштурхоўвае на паверхню іншародныя целы, якія ў 41-м высіпаліся на яе тонамі.

А днямі ў Ленінскі РАУС абласнога цэнтра паступіў званок пра знойдзены боепрыпас на тэрыторыі былой вайсковай часці ў раёне вуліцы Лейтэнанта Рабцава. Як паведамілі ў абласным упраўленні УУС, на месца выехалі байцы сапёрна-піратэхнічнай групы вайскавой часці, аб'яшкодзілі знаходку. Аказалася, што гэты артылерыйскі снарад прэляжаў у зямлі з часоў Першай сусветнай вайны.

Святлана ЯСКЕВІЧ.